

Багдановіч, Н. Вёў за аблокі стромкі серпанцін / Н. Багдановіч // Патрыёт (Ушачы). – 2018. – 14 лют. – С. 1–2.

ВЁЎ ЗА АБЛОКІ СТРОМКІ СЕРПАНЦІН

«Першы час пасля вяртання дамоў Афган сніўся пастаянна. Зараз ужо радзей, ды ўсе ж раз-пораз прачынае ў халодным пату і кажаши самому сабе: супакойся, усё ў мінульым», – прызнаючы праdstаўнікі глыбачанскай «афганскай дыяспары» Мікалай Тараканаў і Ігар Чаркес (на здымку). У далёкім 1987-м хлопцаў з Апанаскаевіч і Усвеі, якія прызываўаліся ў армію ў адзін дзень, звязлі агульныя выпрабаванні, і загартаванае вайной сяброўства яны беражліва нясуць праз усё жыццё.



«Калі пісаць, дык толькі пра абодвух», – агучыў свой «ультыматум» Мікалай Сяргеевіч, калі па тэлефоне дамаўляліся з ім пра сустрэчу. І знаёмства з мужчынамі ўпэўніла, як многа паміж імі агульнага. Найперш гэта сціпласць і нешматслоўнасць: выведаць у іх падрабязнасці гераічных афганскіх будняў аказалася справай амаль нерэальнай. «Мы ж вадзіцелямі былі, нічога надзвычайнага не рабілі – круцілі баранку па мясцовых дарогах». Ды ўсё ж неўзабаве крыху разгаварыліся… Сваёй афганскай спецыялізацыяй хлопцы абавязаны вадзіцельскім курсам, якія скончылі пасля школы па накіраванні ваенкамата. Коля паспеў да армii папрацаваць трактарыстам у «Савецкай Беларусі», Ігар – шафёрам у «Глыбачанах». Калі ж абодвух накіравалі ў вучэбку ў туркменскай Іалатані, стала зразумела, дзе давядзеца служыць. А вось у Афганістане іх баявыя шляхі разышліся. Ігар трапіў у Баграм у асобны батальён матэрыяльнага забеспечэння – не адну тысячу кіламетраў на кручі ў на восты КамАЗа, дастаўляючы ў месцы дыслакацыі савецкіх войскаў боепрыпасы, паліва, прадукты. Неаднойчы пераадольваў знакаміты перавал Саланг, што знаходзіцца амаль на 4-кіламетровай вышыні. «Узнімаешся ўверх па серпанціне і раптам бачыш пад сабой аблокі – незабыўныя ўражанні. Хвалююча было і ўпершыню пераязджаць тутэйшы трохкіламетровы тунэль: асабліва даставалася тым, хто рухаўся ў канцы калоны, бо ад выхлапных газаў, якія назапашваліся ў абмежаванай прасторы, літаральна не было чым дыхаць… Здаралася, што кулі маджахедаў прашибалі колы грузавіка –тады сябры бралі на сцэпку і цигнулі да блок-поста на аблодах».

На афганскіх дарогах смерць магла хавацца за любым паваротам. Аднойчы ледзь не прыбраала яна Мікалая Тараканава, які нёс службу ў Гардэзе ў батальёне аховы калон. Калі яго «Урал» падарваўся на міне, хлопца выкінула з кабіны выбуховай хвальі. «Памятаю, як адкрыў вочы і ўбачыў, што на перакуленым грузавіку круціцца колы», – прыгадвае Мікалай. У той дзень асколкамі яму прашибілі руکі, калені і грудзі – параненага байца даставілі ў кабульскі шпіталь. Потым бытлі два месяцы лячэння і… уцёкі з бальнічнай палаты. «Хлопцы з нашага батальёна прыехалі ў сталіцу за прадуктамі, зайшлі мяне праведаць і я раптам зразумеў, што хварэць больш не хачу. Давялося пусціць у ход усё абаянне і дамовіцца з медсёстрамі, каб тыя выкрапілі мае дакументы, так я і збег са шпітала зноў на вайну…»

Тым часам, зрэшты, яна набліжалася да заканчэння: надышла зіма 1989-га. Батальён, дзе служыў Мікалай, адправілі ў Саюз, але праз некалькі дзён узнілі па трывозе і зноў перакінулі ў Афганістан – было атрымана заданне забяспечыць выхад адтуль апошніх савецкіх войскаў. Такім чынам, ушацкая хлопцы, якія прымалі непасрэдны ўдзел у гэтай гістарычнай падзеі, вясной вярнуліся на радзіму – і дзень, калі аўтобус прывёз іх у родныя мясціны, безумоўна, стаў самым шчаслівым для двух сяброў і іх бацькоў.

Не сталі шукаць працаўтыя вясковыя хлопцы шчасця ў гарадах, ды і хапіла ім далёкіх падарожжаў – засталіся на малой радзіме, уладкаваліся на мясцовае сельгаспрадпрыемства. Iгар Васільевіч спачатку быў вадзіцелем, а з 2000-га года – рабочым у Глыбачанскай школе, дзе настаўніцай малодшых класаў працуе яго жонка, разам з якой яны выгадавалі двух сыноў. У саўгасе і лясніцтве папрацаваў Мікалай Сяргеевіч, зараз жа месцам яго работы з'яўляецца Глыбачанская бальніца, персанал якой адгукаецца пра свайго вадзіцеля з вялікай цеплынёй. Дома ж мужчыну чакаюць любячая жонка і дачка. І хоць далёка ад райцэнтра жывуць сябры, штогод 15 лютага старающа прыехаць ва Ушачы, каб сустрэцца з былымі воінамі-афганцамі, аддаць даніну памяці тым, хто не вярнуўся з далёкай чужой зямлі, каго вайна не адпусціла і пасля вяртання дамоў. Сярод будзённых клюпатаў пра гэта нельга забываць – такі закон афганскага брацтва.

Наталля БАГДАНОВІЧ